

8. Селицкий, А.А. Живопись Полоцкой земли XI – XII вв. / А.А. Селицкий. – Мінск.: Навука і тэхніка, 1992. – 173 с.
9. Штыхов, Г.В. Города Полоцкой земли (IX – XIII вв.) / Г.В. Штыхов. – Минск.: Наука и техника, 1978. – 160 с.
10. Воронин, И.И. Бельчицкие руины / И.И. Воронин // Архитектурное наследство. – 1956. – № 6. – С. 3 – 20.
11. Алексеев, Л.В. Домонгольская архитектура Полоцкой земли в историческом осмыслении / Л.В. Алексеев // Российская археология. – 1996. – № 2. – С. 96 – 110.
12. Занальны дзяржаўны архіў у г. Полацку. Фонд 1164. – Вол. 5. – Спр. 13. – Арк. 32. Документы личного происхождения почётного гражданина г. Полоцка И.П. Дейниса.
13. Хозеров, И.М. Полоцкое зодчество XI – XII веков в свете новых исследований / И.М. Хозеров // Адраджэнне: гіст. альманах. – Мінск: Універсітэцкае, 1995. – Вып. 1. – С. 157 – 195.
14. Сементовский, А. Полоцкий Борисоглебский монастырь / А. Сементовский // Полоцкий летописец. Ист.-лит. журнал. – 1992. – № 1. – С. 42 – 47.
15. Чантуря, В.А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии / В.А. Чантуря. – Минск: Польмя, 1986. – 240 с.
16. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. / І.Н. Крэн (кір.) [і інш.]. – Мінск: РІВШ БДУ, 2000 – 2002. – Ч. 1: Са старажытных часоў да канца XVIII ст. / І.І. Коўкель [і інш.]. – 2000. – 656 с.
17. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: IX – XIII стст. / Э.М. Загарульскі. – Мінск: Універсітэцкае, 1998. – 240 с.
18. Кушнірэвіч, А.М. Полацкас дойлідства XII ст. ва ўсходнеславянскім і агульнавізантыйскім архітэктурным кантэксьце / А.М. Кушнірэвіч // Весні АН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 1996. – № 4. – С. 49 – 56.
19. Павлинов, А.М. Древние храмы Витебска и Полоцка / А.М. Павлинов // История русской архитектуры. – 1895. – С. 53 – 55.
20. Раппопорт, П.А. Русская архитектура XI – XIII вв. Каталог памятников / П.А. Раппопорт. – Л.: Наука, 1982. – 136 с.
21. Воронин, Н.Н. Зодчество Смоленска XII – XIII вв. / Н.Н. Воронин, П.А. Раппопорт. – Л.: Наука, 1979. – 29 с.
22. Воронин, Н.Н. К истории полоцкого зодчества XII в. / Н.Н. Воронин // Краткие сообщ. Ин-та археологии АН СССР. – М., 1962. – Вып. 87. – С. 102 – 104.
23. Шупенька, І. Каталог асабістага фонду Дэйніса І.П. (збіральnika і захавальніка гісторыі Полацка): агляд калекцыі / І. Шупенька // Матэрыялы навук. практ. канф. (на выніках навук.-ласлед. работы Полацк. гіст.-культурн. музея-запаведніка ў 1998 г.). – Полацк, 1999. – С. 116 – 118.

ГІСТОРЫЯ ЭТНАГРАФІЧНАГА І ФАЛЬКЛОРНАГА ВЫВУЧЭННЯ ПАДЗВІННЯ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ

А.Ю. БАБІЧ

(Полацкі дзяржаўны універсітэт)

Разглядаецца працэ фальклорнага і этнаграфічнага вывучэння Падзвіння ў перыяд з другою паловы ХХ да пачатку ХХІ стагоддзя, а таксама акрэсліваючы асаблівасці арганізацыі і правядзення этнаграфічных даследаванняў у пазначаным рэгіёне як у савецкі час, так і ў часы існавання суверэнай Рэспублікі Беларусь. Ахарактарызаваўшы асноўную беларускія цэнтры этнаграфічнага і фальклорнага вывучэння Падзвінскага рэгіёну ў пазначаны перыяд, прыходзім да высновы, што калі ў 1950-я – 1980-я гады асноўным цэнтрам фальклорна-этнаграфічнага вывучэння Беларускага Падзвіння з'яўлялася АН БССР, то напачатку 1990-х гадоў сітуацыя ў галіне фалькларыстыкі і этнографіі змяняецца: паўстаюць новыя дзяржаўныя і грамадскія арганізацыі, рэгіянальныя цэнтры, якія займаюць актыўную этнаграфічнай дзеянасцю.

Уводзіны. Унікальная непаўторнасць асобых праяў традыцыйнай культуры гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку Падзвіння, вымagaе ад айчынных этнографаў, фалькларыстаў, музыказнаўцаў надаваць усё большую ўвагу накірунку арыяльнага даследавання спецыфікі культуры беларускага этнасу. Аднак, нягледзячы на значныя поспехі ў галіне вывучэння рэгіянальной спецыфікі традыцыйнай культуры Беларускага Падзвіння, і сёння застаюцца актуальнымі праблемамі захавання сабранных матэрыялаў, адсутнасць належнага фінансавання даследчыцкіх праектаў, а таксама неірапарцыйнасць у вывучэнні асобых пытанняў беларускай традыцыйнай культуры. Назіраеща амаль ноўная адсутнасць каардынацый дзеянасці паміж дзяржаўнымі цэнтрамі этнаграфічных даследаванняў і недзяржаўнымі грамадскімі арганізацыямі, паміж агульнарэспубліканскім і рэгіянальнымі навукова-даследчымі і навучальными установамі. У прыватнасці, гэта праяўляецца падчас арганізацыі і правядзення палявых даследаванняў – у нескаардынаванасці маршурутаў, тэматыкі, мэтаў і задач асобых этнаграфічных экспедыцый. Неабход-

Краязнаўства і этнаграфія

насьць творчага навуковага супрацоўніцтва ўсіх устаноў, арганізацый і суполак, якія працуюць у сферы этнаграфічнага вывучэння Беларускага Падзвіння вымагае стварэння адзінага інфармацыйна-каардынуючага цэнтра, які, з пункту гледжання аўтара, павінен з'явіцца ў хуткім часе.

З гэтай нагоды аб'ектам дадзенага даследавання абрана этнаграфічная наука ў Беларусі, а ў якасці прадмета выступаюць асноўныя этапы і асаблівасці этнаграфічнага і фальклорнага вывучэння Падзвіння беларускімі даследчыкамі з 50-х гадоў ХХ стагоддзя да нашых дзён. У ходзе распрапоўкі дадзенай праблемы былі вызначаны наступныя задачы:

- 1) ахарактарызаваць асноўныя беларускія цэнтры этнаграфічнага і фальклорнага вывучэння Падзвінскага рэгіёну ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя;
- 2) паказаць дынаміку развіція этнаграфічнага вывучэння Падзвіння ў асноўных навукова-даследчых, навучальных і краязнаўчых цэнтрах Беларусі ад савецкіх часоў да сучаснасці;
- 3) вызначыць асаблівасці лізяржаўнай і нелізяржаўнай формаў этнаграфічных даследаванняў;
- 4) на аснове аналізу арганізацыі і правядзення экспедыцыйнай дзейнасці па тэрыторыі Беларускага Падзвіння акрэсліць сучасны стан этнографічных палявых даследаванняў у дадзеным рэгіёне, метадалагічныя прынцыпы іх арганізацыі і правядзення, а таксама вызначыць прыярытэты і перспектывы іх развіція.

Акадэмічнае даследаванне Падзвінскага рэгіёну ў савецкі час (1950 – 1980-я гг.)

Збіранне і вывучэнне фальклору. Асноўным цэнтрам даследавання беларускай вусна-паэтычнай творчасці на працягу дзесяцігодзіз'я заставалася Акадэмія навук БССР. Збіральніцкая і даследчыцкая дзейнасць у галіне фальклору канцэнтравалася тут спачатку ў сектары этнографіі і фальклору Інстытута гісторыі, а з 1957 года – у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору (ІМЭФ).

Зразумела, што за савецкім часам камуністычная ідэалогія накладала свой адбітак і ў галіне фальклорыстыкі. «Побач з актыўнай пропагандай, якая прышчэплівае народу непавагу да нацыянальнага масацтва, вялікую шкоду збераженню традыцыйнага фальклору на Віцебшчыне прынесла кампанія так званай “барацьбы з рэлігіяй”, якая асабліва актыўна праводзілася ў 1970 – 1980-я гады ў Докшыцкім і Лепельскім раёнах работнікамі аддзелаў культуры райвыканкамаў і райкомаў партыі» [1, с. 689]. Пад маскай антырэлігійнай барацьбы забаранялася спявачаць абрадавыя песні, вядомыя піматлікія выпадкі праследаванняў, штрафаў за шчадравасці, Гуканне вясны, Купалле.

У той жа час у рамках падрыхтоўкі да выдання шматтомнага збору беларускай народнай творчасці з канца 1950-х гадоў почалося сістэматычнае і мэтанакіраванае фальклорнае даследаванне ўсіх рэгіёнаў Беларусі. Збіранне вусна-паэтычных твораў, якое ажыццяўлялася галоўным чынам шляхам правядзення палявых даследаванняў, стала адным з важнейшых напрамкаў навуковай дзейнасці супрацоўнікаў ІМЭФ [2, с. 200]. Планаванне экспедыцыйнай ажыццяўлялася з улікам апублікованых і архіўных матэрыялаў таго ці іншага рэгіёну, у сувязі з тым, як вырашаліся праблемы з транспартам і фінансаваннем. Населенныя пункты выбіраліся па прынцыпе «трокхутика». Экспедыцыі наладжваліся штогод і звычайны быўлі шматпрофільныя. Акрамя супрацоўнікаў Акадэміі навук, у іх прымалі ўдзел студэнты філалагічных факультэтаў вышэйших навучальных установ г. Мінска (БДУ, МДПІ і інш.). У сувязі з гэтым Акадэмія Навук стала своеасаблівым каардынаторым цэнтрам у галіне палявых фальклорыстычных даследаванняў. Пры Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору быў створаны каардынаторы савет, які аблікаройваў планаванне не толькі навуковай, але і экспедыцыйнай дзейнасці [3, с. 144]. Маршруты і час правядзення экспедыцыйных выездаў на Падзвінне можна даволі дакладна прасачыць па запісах «Кнігі ўліку» фонда № 20 за 1960 – 1983 гада, а таксама з дашногомай жанравай картатэкткай (фонд № 8) фальклорнага архіва аддзела славістыкі Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору [4].

Грунтоўнае і сістэматычнае вывучэнне Падзвіння почалося з 1971 года, калі адбылася першая комплексная экспедыцыя ІМЭФ у пазначаны рэгіён. На працягу 1970-х гадоў найбольш актыўна і дасканала супрацоўнікамі ІМЭФ даследаваліся наступныя раёны Падзвіння: Пастаўскі, Браслаўскі, Верхнядзвінскі, Міёрскі, Лепельскі, Полацкі і Докшыцкі.

Нягледзячы на тое, што асаблівае значэнне надавалася выяўленню таленавітых носьбітаў фальклору – казачнікаў і казачніц, спевакоў і спявачак, з той мэтай каб запісаць ад іх лепшыя ўзоры народнай пасії, фальклорысты ІМЭФ таксама фіксавалі этнографічныя апісанні абралаў, рабілі запісы інструментальнай музыкі, прывозілі прадметы матэрыяльнай культуры.

Актыўная экспедыцыйная дзейнасць працягнулася і ў наступнае дзесяцігодзізе. На працягу 80-х гадоў адбыліся тры значныя экспедыцыі на Падзвінне: 1981 год – Бешанковіцкі раён; 1987 – Докшыцкі раён, 1989 – Расонскі, Віцебскі і Шумілінскі раёны.

Большая частка фальклорных запісаў, зробленых у 1960– 1980-я гады падчас пазначаных вышэй экспедыцый, увайшла ў піматтомнае выданне «Беларуская народная творчасць» (БНТ) [5, с. 158]. У значнай ступені дзяякуючы збіральніцкай дзейнасці савецкага часу быў сформаваны фальклорны архіў, які размяшчаецца зараз у аддзеле славістыкі ІМЭФ НАНБ. Архіву нададзены статус нацыянальнага настытуту (рэестравы № 3), што зацверджана пастановай Савета Міністраў Рэсп. Беларусь ад 2 жніўня 2001 г. № 1137.

Этнографічны даследаванні. Калі ў даваснай, і тым больш у дарэвалюцыйнай, беларускай этнографіі прыярытэтнае месца займалі даследаванні традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў, то ў пасляваенныя гады малалікі сектары этнографіі, які быў створаны ў 1945 годзе пры АН БССР, асноўную ўвагу надае матэрыяльной культуры [6, с. 53]. У 1950 годзе ў сектары этнографіі Інстытута гісторыі АН БССР была запланавана тэма па вывучэнні побыту тагачаснай вёскі [7, с. 88]. Яе распрацоўка прадугледжвала правядзенне актыўнай палявой даследчыцкай дзеянасці. Звычайна экспедыцыі былі комплекснымі і маршрутнымі, сумесна з этнографамі працаўалі мовазнаўцы і фалькларысты. Для збору звестак па матэрыяльной культуры было распрацаўвана восем спецыяльных праграм, і акрамя ўласных назіранняў і падрабязных запісаў размоў з інфарматарамі падчас экспедыцый збіраўся ілюстрацыйны матэрыял [7, с. 93].

Першая экспедыцыя, якая закранула Падзвінскі рэгіён, адбылася ў 1954 годзе. Яна праводзілася па паўночна-заходніх раёнах Беларусі, памежных з Літвой. Пачаўшы з Гродна, даследчыкі рушылі на поўнач да беларуска-літоўскай мяжы (да Браслава), а потым уздоўж беларуска-латвійскай мяжы да Дрэтуні. Па паўночна-ўсходняму беларускаму памежжу з Латвіяй і Расіяй праходзіла экспедыцыя ў 1955 годзе, якая пачалася ў Гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці і скончылася на поўначы Гомельшчыны [7, с. 89].

У 1958 – 1960 гадах у асноўным збіраўся матэрыял па традыцыйнаму беларускаму адзенню. Адна з такіх экспедыцый (1959 г.) праходзіла на працягу месяца, і пераважна па Віцебскім Падзвінні: Глыбоцкі, Докшицкі, Сенненскі, Багушэўскі (былы), Бешанковіцкі, Суражскі (былы), Чашніцкі, Ленельскі, Ушацкі, Ветрынскі (былы) раёны [7, с. 90 – 91].

Падчас збору дадзеных па матэрыяльной культуры за 1945 – 1965 гадоў было аблеславана 60 вёскак Віцебскай вобласці. Частка экспедыцыйных матэрыялаў увайшла ў калектывную працу «Народы Еўрапейскай часткі СССР» (М., Т. 1, 1964 г.) і манаграфію Л.Л. Малчанавай «Матэрыяльная культура беларусаў» (Мінск, 1968). Даследчыца выдзяляе тры этнографічныя раёны: раён Падняпроўя (сучасная Магілёўская і ўсходняя палова Гомельскай вобласці); Паўднёва-заходні (ахоплівае ў асноўным Беларуское Палессе); Паўночна-ўсходні (Віцебская, поўнач Мінскай і Гродзенскай абласцей) раёны, якія адразніваюцца паміж сабою асобнымі элементамі матэрыяльной культуры [8, с. 97].

У сувязі з падрыхтоўкай гісторыка-этнографічнага атласа Беларусі з 1965 года колькасць палявых даследаванняў у сектары этнографіі значна павялічылася (2 – 3 экспедыцыі штогод). На аснове працэдзенай працы былі выдадзены 3 манаграфіі: «Беларускае народнае адзенне» (Мінск, 1975); «Народная сельска-гаспадарчая тэхніка беларусаў» (Мінск, 1974); «Беларускае народнае жылле» (Мінск, 1973). Яны змяшчаюць ілюстрацыі і карты, якія вызначаюць распаўсюджванне розных з'яў беларускай матэрыяльной культуры. Дадзеная працы заклалі аснову для далейшага вывучэння гісторычна-этнографічнага раянавання матэрыяльной культуры беларусаў, паколькі ў іх аснову быў накладзены не толькі храналагічны, але і арэальны прынцып даследавання [9, с. 95].

Далейшую распрацоўку гісторычна-этнографічнага раянавання матэрыяльной культуры беларусаў праводзіў В.С. Цітоў («Гісторычна-этнографічнае раянаванне матэрыяльной культуры беларусаў XIX – пачатку XX стст.», 1983), які вылучыў асноўныя гісторычна-этнографічныя рэгіёны на Беларусі: Падзвінне, Падняпроўе, Цэнтральная Беларусь, Ганяманне, Усходнє Палессе і Заходнє Палессе [10, с. 85].

Паступова тэматыка экспедыцыйных даследаванняў значна пашырылася: побач з матэрыяльной культурай у праграму даследаванняў уключаліся пытанні па народнай медыцыне, народнай абрадавасці, рэлігійных уяўленнях і г.д. [7, с. 95]. У 1960-я гады значная ўвага надавалася вывучэнню праблемы паходжання і этнічнай гісторыі беларусаў (1968 г. – манаграфія «Беларусы: Нарысы паходжання і этнічнай гісторыі» М.Я. Грэйнблат) [9, с. 84]. У 1970 – 80-х гадах на аснове аналізу этнографічных матэрыялаў па асобных прамысловых і рамесных занятках з'яўляецца шэраг фундаментальных даследаванняў: В.С. Цітоў «Народныя дрэваапрацоўчыя промыслы Беларусі 1917 – 1941 гг.» (1976); І.М. Брайм «Рыбалоўства ў Беларусі» (1976); А.М. Курыловіч «Беларускае народнае ткацтва» (1981); С.А. Мілючэнкаў «Беларускае народнае ганчарства» (1984), а ў 1984 годзе выйшла ў свет фундаментальная калектывная манаграфія «Промыслы і рамёствы на Беларусі» [9, с. 362]. На працягу 1970 – 80-х гадоў этнографы ІМЭФ праводзілі вывучэнне сям'і з выкарыстаннем сацыялагічных метадаў даследавання, асобна даследавалася сямейная абрадавасць беларусаў. Вынікам даследавання стала манаграфія «Сям'я і сямейны быт беларусаў» (1990 г.) [9, с. 292].

Этнамузыкальнасць даследаванні. Збіральніцкая і навукова-даследчая праца ў галіне музычнага фальклору пачалася ў ІМЭФ адразу пасля яго заснавання, калі ў інстытуце прыўшлі Л.М. Фёдараў, В.І. Елататаў, а пазней І.П. Благавешчанскі [11, с. 181].

Уласна этнамузыкалагічная, народазнаўчая скіраванасць даследаванняў разгарнулася ў ІМЭФ з пачаткам навуковай дзеянасці З.Я. Мажэйкі (з 1960-х гг.), а пазней – Т.Б. Варфаламеевай і Г. Таўлай (з 1980-х гг.) [11, с. 184]. З гэтага часу значную ўвагу этнамузыколагі АІ надаюць вывучэнню рэгіональных асаблівасцей традыцыйнай музычнай культуры Беларусі. Пачынаеца выданне навукова-даследчых зборнікаў музычных фальклорных твораў, якія набудаваныя па арэальным прынцыпе і складаюцца з матэрыялаў сістэматычных мэтанакіраваных экспедыцый супрацоўнікаў музычнага аддзела ІМЭФ.

Краязнаўства і этнаграфія

У цэлым навуковая дзейнасць З. Я. Мажэйкі ў роўнай ступені ахоплівае сферу тэарэтычнага музыкальнаства і практычнай фалькларыстыкі. Яна паставіла на мэце і ў значнай ступені ажыццяўляла мэтанакіраванае суцэльнае экспедыцыйнае даследаванне ўсіх рэгіёнаў Беларусі са стацыянарным вывучэннем вёскак метадам «уключанага назірання», праводзіла шматлікія тэматычныя экспедыцыі, а таксама паразноўвала экспедыцыйныя запісы 1930-х гадоў з уласнымі 1960-х гадоў. Вынікам яе даследчыцкай дзейнасці на Падзвінні стала кніга «Песні беларускага Паазер’я» [12], выдадзеная ў 1981 годзе.

Яшчэ адзін зборнік, прысвечаны традыцыйнай музычнай і абрарадавай культуры Беларускага Падзвіння, быў выдадзены ў 1988 годзе Т. Б. Варфаламеевай «Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы» [13]. У ім змешчаны матэрываілы, сабраныя падчас экспедыцыйнага даследавання Падзвінскага рэгіёну пераважна ў другой палове 1970-х гадоў (Лёзленскі, Віцебскі, Шумілінскі, Гарадоцкі, Чашніцкі, Глыбоцкі, Верхнядзвінскі, Лепельскі, Аршанска, Пастаўскі, Шаркаўшчынскі, Браслаўскі, Талачынскі, Полацкі і Ушацкі раёны). Актыўнае экспедыцыйнае даследаванне Падзвіння працягвалася Т. Б. Варфаламеевай і ў 1980-я гады (Глыбоцкі, Аршанска, Верхнядзвінскі, Талачынскі, Браслаўскі, Пастаўскі, Шаркаўшчынскі, Ушацкі, Лёзленскі, Лепельскі раёны). Частка гэтых запісаў музычнага фальклору ўвайшла ў другі том «Традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў» [14], які выйшаў у 2004 годзе.

З 1970-х гадоў пачынаеца мэтанакіраваная збіральніцкая і даследчая дзейнасць І. Дз. Назінай у галіне беларускай народнай інструментальнай культуры. З сабраных ёю ва ўсіх рэгіёнах Беларусі народных найгрышаў складаецца выдадзены ў 1986 годзе зборнік «Беларуская народная найгрышы», а частка зробленых ёю запісаў увайшла ў тамы «Беларуская народная інструментальная музыка» і «Жаніцьба Цярэшкі» (серыя БНТ). Акрамя таго, даследчыца апублікавала дзве манаграфіі пад агульнай назвай «Белорусские народные музыкальные инструменты» (1979; 1982) [11, с. 231].

Музей стараежытнабеларускай культуры. Пасля прыняція Прэзідыума АН СССР і калегіій Міністэрства культуры СССР у 1967 годзе пастановы аб падрыхтоўцы «Збору помнікаў гісторыі і культуры народаў СССР» у канцы 1969 года ў ІМЭФ АН БССР быў створаны сектар «Збору помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» [15, с. 4]. А ў 1970-я гады пачалося сістэматычнае натуранае выяўленне помнікаў, даследаванне культавых храмаў Беларусі, у якіх яны знаходзіліся.

Актыўная палявая дзейнасць супрацоўнікаў аддзела стараежытнабеларускай культуры ў Падзвінскім рэгіёне пачалася з другой паловы 1970-х гадоў. Першая экспедыцыя праходзіла ў 1976 годзе. За два тыдні (20 траўня – 3 чэрвеня) супрацоўнікі інстытута даследавалі шэраг вёскак Лепельскага і Полацкага раёнаў [16, акт № 59]. У наступным годзе (экспедыцыя 5 – 13 ліпеня 1977 г.), ў Браслаўскім, Докшыцкім, Глыбоцкім і Пастаўскім раёнах Віцебскай вобласці вышукваліся і набываліся прадметы народнага поўбыту [16, акты № 74 – 75]. Двухтыднёвая экспедыцыя 1979 года закранула шэраг вёскак Лепельскага, Міёрскага, Браслаўскага раёнаў, а таксама некалькі вёскак Чашніцкага і Пастаўскага раёнаў Віцебскай вобласці [16, № 42, акты № 115, 118].

Чатыры вялікія экспедыцыі былі праведзеныы летам – восенню 1984 года. Яны ахапілі большасць раёнаў Віцебскай вобласці і мелі на мэце навуковую інвентарызацыю культурных каштоўнасцей, якія знаходзяцца ў культавых збудаваннях Віцебскай вобласці [16, акты № 28 – 30].

Падчас дзвюх музейных экспедыций, якія адбыліся ў 1987 і 1988 гадах, выяўляліся і даследаваліся помнікі культуры ў фондах музея Віцебскай вобласці, а таксама працягвалася вывучэнне некаторых куль-тавых збудаванняў, складанне навуковых пацпартоў і фатаграфаванне [16, акт № 45].

Зараз у фондах музея знаходзіцца каля 18 000 экспанатаў, большасць з якіх – гэта ахвяраванні або знайдзеныя, адкрытыя самім супрацоўнікамі творы. Ул泽льная вага экспанатаў, прывезеных з Падзвіння, адносна невялікая. Супрацоўнікі аддзела глумачаць гэта меншай у парадкаванні з іншымі рэгіёнамі колекцыю праведзеных экспедыций (найбольш – на Усходніяе Палессе, у Цэнтральні рэгіёне Беларусі), а таксама своеасаблівай «беднасцю» дадзенага рэгіёну на помнікі матэрываўльной культуры.

Вывучэнне рэгіональнай спецыфікі традыцыйнай культуры Падзвіння на сучасным этапе (1990-я – пач. 2000-х гг.)

Пасля набыція Беларуссю рэальнай лізяржкаўнасці і суверэнітету ў краіне пачынаеца перыяд нацыянальнага адраджэння, які перад усім быў звязаны з аднаўленнем асаблівай цікавасці грамадства да сваёй этнакультурнай спадчыны. У пачатку 1990-х гадоў паўстаюць новыя дзяржаўныя і грамадскія арганізацыі, рэгіональныя цэнтры, якія займаюцца этнографічнай дзейнасцю, у тым ліку і на Падзвінні, актыўніцца шырокі краязнаўчы рух.

Лабараторыя традыцыйнага мастацтва БелДПК. Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры быў утвораны ў 1991 годзе. А ўжо ў 1993-м пры аддзеле народнай творчасці Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры была створана лабараторыя традыцыйнага мастацтва. З 1993 па 2006 год супрацоўнікі лабараторыі ўлозілі ў распрацоўцы і рэалізацыі трох вялікіх этнографічных праектаў, якія непасрэдна тычыліся раёна Паазер’я.

У 1995 і 1996 гадах Лепельскім аддзелам культуры па ініцыятыве яго загадчыцы, В.І. Закрэўскай, падзіліся этнографічныя экспедыцыі па Бярэзінскай воднай сістэме. Першая экспедыцыя праходзіла ў

межах Лепельскага раёна (вв. Кветча, Крайцы, Пераходы, Валова Гара). Другая экспедыцыя была лодачнай і закранала тэрыторыю Лепельскага, Чашніцкага і Бешанковіцкага раёнаў. Другі значны праект звязаны з вывучэннем культуры страврадцаў, супрацоўнікі лабараторыі традыцыйнага мастацтва праводзілі разам з Браслаўскім этнографічным музеем¹.

Трэці вялікі праект лабараторыі традыцыйнага мастацтва ў БелЦПК, на якім неабходна спыніцца падрабязней, звязаны з распрацоўкай навуковай тэмы «Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў Паазер'я (Віцебшчына)». Практычным вынікам распрацоўкі ладзенай навуковай тэмы стала выданне 2-га тома шасцітомнай антalogіі пад агульной назвай «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў», прысвечанага Віцебскаму Падзвінню [17]. Важнейшым прынцыпам дадзенай серыі з'яўляецца тое, што яна пабудавана на экспедыцыйных матэрыялах апошній чвэрці ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя, прычым большасць фальклорных і этнографічных матэрыялаў, якія змяшчаюцца ў кнізе, друкуюцца ўпершыню. Акрамя фальклорна-этнографічнага архіва Інстытута праблем культуры ў кнізе выкарыстаны матэрыялы з архіваў ІМЭФ АН РБ, Фальклорнай камісіі Саюза кампазітараў БССР, Фальклорны архіў навукова-даследчай лабараторыі БДУ, з уласных архіваў Л.П. Кернажыцкай, А. Емельянава, І.С. Катвіцкай, М.А. Козенка, І.Л. Сіневіч.

Экспедыцыйныя выезды на тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці праводзіліся на працягу 1997 – 1999 гадоў. За тры гады праведзена 12 экспедыцый, падчас якіх абследаваны 204 населенныя пункты ўсіх раёнаў вобласці і апытана звыш 700 носьбітаў традыцый. Матэрыялі запісаны на 4-х відэакасетах (па 3 гадзіны кожная) і 148 аўдыёкасетах (па 90 хвілін) [17].

Трэба асабна адзначыць пасляховую дзейнасць, лабараторыі традыцыйнага мастацтва ў накірунку распрацоўкі метадалогі палявых этнографічных даследаванняў [18]. У 1998 годзе была падрыхтавана і выдана серыя апытальнікаў: агульны; па асноўных відах традыцыйнай культуры – календар; песенны і танцевальны фальклор; народная проза; народны касцюм; мастацкія рамёствы [3, с. 143].

Акадэмічны даследаванні Падзвінскага рэгіёну. Пасля набыція Беларуссю дзяржаўнай незалежнасці айчынная этнографічная навука атрымала новы імпульс для свайго развіцця. На жаль, змены ў фальклорным і этнографічным сектарах ІМЭФ у галіне палявых даследаванняў адбыліся не ў лепшыя бок. Каардынаторы савет, які ажыццяўляў планаванне экспедыцыйнай дзейнасці, у часы перабудовы спыніў сваё існаванне. Нязначнае фінансаванне прывяло да таго, што супрацоўнікі інстытута з 1990-х гадоў вымушаны ладзіць самастойныя адзіночныя экспедыцыйныя выезды, звычайна на сваю «малую радзіму». Сярод іх фалькларыстка, канд. філалаг. навук., Т.В. Валодзіна. У выніку сістэматычнага экспедыцыйнага вывучэння Лепельшчыны дадзены рэгіён быў абследаваны ёю амаль цалкам. У розныя гады Т.В. Валодзіна збірала этнографічныя і фальклорныя матэрыялы ў Ушацкім, Бешанковіцкім, Чашніцкім, Верхнядзвінскім, Докшицкім, Глыбоцкім, Талачынскім раёнах Віцебскай вобласці².

У 1990-я гады вывучэннем Падзвінскага рэгіёну займаўся У.М. Сысоў. Яго манаграфіі «З кропні спрадвесчных» (1997 г.) і «Беларуская пахавальная абрауднасць: Структура абрауду, галашэнні, функцыі слова і дзеянія» (1995 г.) змяшчаюць аўтарскія палявывія матэрыялы з Віцебскага, Гарадоцкага, Дубровенскага, Сенненскага, Расонскага, Шумілінскага раёнаў Віцебскай вобласці.

Аддзелам этнографіі ІМЭФ НАНБ падчас падрыхтоўкі асобных тамоў «Беларусаў» праводзіліся мэтанакіраваныя экспедыцыйныя выезды ў розныя рэгіёны Беларусі, у тым ліку і на Падзвінне. Так, для тома шостага «Грамадскія адносіны» на Падзвінні збіралі матэрыялы ў Гарадоцкім (Г.І. Каспяровіч), Лепельскім (Г.М. Курыловіч), Полацкім (Л.В. Ракава) раёнах. У апошнія гады палявымі даследаваннямі на Падзвінні займаўся супрацоўнікі аддзела этнографіі ІМЭФ Т.І. Кухаронак (духоўная культура), Г.І. Каспяровіч (вывучэнне беларуска-расійскага памежжа) і інш.

Трэба адзначыць, што ў «Кнізе ўліку» (фонд № 20) [4], якая змяшчае інфармацыю аб паступіўшых у архіў фальклорных матэрыялах, апошні запіс датуецца 1996 годам. З гэтага можна зрабіць высьнову, што калі да сярэдзіны 1990-х гадоў усе палявывія матэрыялы траплялі ў Архіў ІМЭФ НАНБ, то зараз яны звычайна застаюцца ў даследчыкаў. Да таго ж апошнім часам вельмі востра стала пытанне захавання аўдыёзапісаў фальклорнага архіва інстытута, бо «узрост» некаторых з іх складае ўжо 30 – 40 гадоў, што не адпавядае ніякім патрабаванням [3, с. 144]. Таму робяцца спробы нераводу матэрыялаў на лічбавыя носьбіты. На жаль, недахоп сродкаў значна замаруджвае гэты працэс.

Значныя змены адбыліся ў сектары музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі ІМЭФ НАНБ, які ў апошнія гады стаў надзвычай малалікім. Нягледзячы на тое, што палявывія даследаваній ў галіне музычнага фальклору не спыніліся і ў 1990-я гады, іх колькасць значна памяншаецца: пераважае індывідуальная форма правядзення экспедыцый, а таксама супрацоўніцтва з іншымі навучальными і навуковадаследчымі установамі. Так, экспедыцыйныя матэрыялы, сабраныя Т.Б. Варфаламессай на Падзвінні на

¹ Запісана аўтарам 09.03.2006 г. ад Боганевай А.М., загадчыцы лабараторыі традыцыйнага мастацтва аддзела народнай творчасці БелЦПК у г. Мінску.

² Запісана аўтарам 18.02.2008 ад Валодзінай Т.В., навуковага супрацоўніка фальклорнага аддзела ІМЭФ НАНБ.

Краязнаўства і этнаграфія

працягу 1970-х – 1990-х гадоў, часткова ўвайшлі ў другі том «Традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў» [14], які быў падрыхтаваны і выдаўнены Беларускім дзяржаўным інстытутам праблем культуры. Т.Л. Канстанцінава, якая адначасова з'яўляецца супрацоўнікам ІМЭФ НАНБ і выкладчыкам Беларускай акадэміі музыкі, неаднаразова, на працягу 1990-х гадоў, ездзіла збіраць музычныя фальклор у сваю родную мясцовасць – Докшицкі раён, а таксама ў межах падрыхтоўкі і складання аптычальнікаў для збору этнаграфічных і фальклорных матэрыялаў па радзіннай абрааднасці беларусаў – у Талачынскі раён¹.

Апошняе 15-годдзе стала надзвычай плённым для беларускіх этнографаў і фальклорыстаў у сферы распрацоўцы як традыцыйных, так і маладаследаваных праблем. Структуру і функцыі беларускага пахавальнага абрааду, яго рэгіянальную спецыфіку падрабязна даследаваў У.М. Сысоў («Беларуская пахавальная абрааднасць…», 1995), радзінную абрааднасць беларусаў з выкарыстаннем вялікай колькасці архіўных, друкаваных і палявых матэрыялаў грунтоўна прааналізала Т.І. Кухаронак («Радзінныя звычаі і абраады беларусаў», 1993) [9, с. 345]. У манаграфіях Т.В. Валодзінай «Талака ў сістэме духоўнай культуры беларусаў» (1997); «Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў» (1999) былі выкарыстаны метады і прынцыпы семіялогіі, што дазваляе глядзецу на народную культуру не адчужана, а нібы вачамі ўласнаносці традыцыйнай культуры і разумець, што азначае кожны сімвал, кожнае дзеяньне.

Надзвычайную ўвагу ласледчыкаў, прыцягнула да сябе тэма народнага календара, амаль забароненая ў савецкі час. За кароткі часавы перыяд з'яўляецца цэлы шэраг навуковых прац, прысвечаных далепай праблематыцы: «Беларускі народны календар» (пад рэд. Ю. Лозкі); 1993; В.Дз. Ліцвінка «Святы і абраады беларусаў», 1997; У.М. Сысоў «З крыніц спрадвечных», 1995; І. Крук «Следам за сонцем...: Беларускі народны календар» і шэраг іншых [6, с. 60].

Не аслабла ўвага даследчыкаў у гэты час і да традыцыйнай матэрыяльнай культуры беларусаў, адметнасці ю народнага мастацтва. Так, С. Сергачоў («Беларускае народнае дойлідства», 1992) і А.І. Лакотка («Беларускае народнае дойлідства», 1991; «Пад стрэхамі прашчураў», 1995) падрабязна і дэтальна, з вялікай колькасцю фотаздымкаў і схем ахарактарызavalі тэхналогію, сацыяльную і рэгіянальную спецыфіку беларускага дойлідства [9, с. 331].

Надзвычай важнай падзеяй у беларускай этнографіі на сучасным этапе стала выданне шматтомнай серыі «Беларусы». Аўтары імкнуліся надаць працы маштабныя абагульняючыя характар, садзейнічаць уключэнню беларускага фальклору ў агульнаславянскі контэкст. На жаль, такая абагульнёнасць амаль цалкам пазбавіла даследаванне рэгіянальных кампанентаў: фактычна ва ўсіх выданнях серыі «Беларусы» аўтары толькі фрагментарна, эпізадычна пазначаюць арэальная асаблівасці і рэгіён бытавання розных этнакультурных з'яў.

Вывучэнню рэгіянальных асаблівасцей этнамузычнай культуры Падзвіння прысвечана праца прафесара Беларускага ўніверсітета культуры і мастацтва, А.В. Скорабагатчанкі «Народная інструментальная культура беларускага Паазер’я» [19].

У 1990 – 2000-я гады працягваецца выданне кніг серыі БНТ: «Вяселле: Мелодыі» і «Земляробчы календар: Абраады і звычаі», «Паэзія беларускага земляробчага календара», «Замовы», «Жаніцьба Цярэшкі» (зборнік прысвечаны абрааду, асноўным арэалам распаўсюджання якога з'яўляецца Падзвінне), «Радзіны: Абраад. Песні», «Гульні, забавы, ігрышчы» (пазначаючы тэрыторыі распаўсюджання асноўных велічальных гульняў, што ілюструе аднаведныя картамі), «Народная медыцына: рытуальна-магічная практика». Апошняя з'яўляе сабой даволі поўны звод народных медыцынскіх рытуальна-магічных практик, сабраных з самых розных друкаваных крыніц і архіваў. Як пазначае аўтар выдання, Т.В. Валодзіна, не ўсім рэгіёнам аднолькава «пашанчавала» са збіральнікамі лекавальнай магіі. Так, пэўную перавагу мае Падзвінне праз грунтоўныя зборы такіх выбітных народазнаўцаў, як Ф. Вярэнка і М. Нікіфораўскі, і збіральніцкую дзеянасць супрацоўнікаў і студэнтаў Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта [20, с. 76].

Такім чынам, наядзячы на значныя поспехі беларускіх навукоўцаў у галіне вывучэння традыцыйнай культуры, у тым ліку яе рэгіянальных асаблівасцей, важнай праблемай айчыннай этнаграфічнай навуکі на сучасным этапе застаецца адсутнасць прац, у якіх аб'ектамі комплекснага і сістэмнага вывучэння выступалі б гісторыка-этнографічныя рэгіёны, ў прыватнасці – Падзвінне.

Рэспубліканская маладзёжная грамадскае аб'яднанне «Студэнцкае этнаграфічнае таварыства». Першым цэнтрам, які запачаткаваў сучасную неакадэмічную практику даследавання народнай культуры, стаў цэнтр этнакасмалогіі «Крыё», які ўзнік у 1992 – 1993 гады. Гэты грамадска-навуковы рух задаў пэўны ідеалагічны накірунак беларускаму фальклорна-этнаграфічнаму краязнаўству: узніў праблему этнагенезу беларусаў і роль Балтыі, паставіў геапалітычныя арыенцыі не на Захад ці на Усход, а на Поўнач; узніў праблему культурнай блізкасці беларусаў і балтыйскіх народаў; вылучыў як ядро беларускага этнасу крывіцкую тэрыторыю і традыцыю крывіцкай дзяржавы – Полацкага княства, што прадвызначыла назуву арганізацыі і асноўныя накірункі этнаграфічных даследаванняў. Цэнтрам этнакасмалогіі

¹ Запісана аўтарам 10.03.2006 ад Канстанцінавай Т.Л., дацэнта кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, ст. навуковага супрацоўніка ІМЭФ НАНБ у г. Мінску.

логіі «Крыёе» на працягу 1993 – 1994 гадоў было арганізавана чатыры этнографічныя экспедыцыі на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Адметна, што ўсе яны былі прывязаны да культаўых месцаў: «Змеекамень» (Чашніцкі раён, ваколіцы Лукомскага возера), «Сцёп-камень» (Докшицкі раён, этнографічна-археалагічная экспедыцыя), «Ушацкая азёры» (комплекс азёраў на мяжы Полацкага і Ушацкага раёнаў), «Вытокі рэчкі Віліі» (вытокі р. Віленкі, памежная з Літвой тэрыторыя)¹.

Па меркаванні А.А. Глушко, старшыні студэнцкага этнографічнага таварыства, цэнтр этнакасмалогіі «Крыёе» першым у сваёй працы паставіў задачу комплекснага вывучэння феномена традыцыйнай культуры, зварнуўшы асаблівую ўвагу на той пласт, які ляжыць у падмурку традыцыйнай культуры: міфалагічныя ўяўленні, уяўленні мадэлі свету, спосабы ўздзеяння чалавека на гэты свет, у тым ліку магічныя, і вывучэнне сакральнай геаграфіі. Гэту традыцыю потым пераняла і студэнціка этнографічнае таварыства (СЭТ). Як пазначана ў Статуте СЭТа, прынятага на ўстаноўчым сходзе 7 красавіка 2002 года, Рэспубліканскае маладзёжнае грамадскае аб'яднанне (РМГА) «Студэнцкае этнографічнае таварыства» – гэта самадзейная арганізацыя, якая аб'ядноўвае маладзь, згуртаваную на глебе каштоўнасцяў беларускай традыцыйнай этнічнай культуры і стаўіць на мэце захаванне і забеспячэнне пераемнасці беларускай аўтэнтычнай культурнай традыцыі; захаванне і аднаўленне беларускага прыроднага і культурнага ландшафту як натуральнага асяроддзя існавання традыцыйнай этнічнай культуры; пераадоленне кризісу духоўнасці ў сучасным грамадстве на аснове каштоўнасцей традыцыйнай беларускай культуры.

З 1998 года СЭТ стала і рэгулярна займацца палявой этнографічнай лэгінасцю. Сябры таварыства праводзяць летнія экспедыцыі, а таксама выезды (у іншы час звычайна больш кароткія) з мэтай запісу канкрэтных выканаўцаў, альбо правядзення сумесна з вяскоўцамі аўтэнтычнага свята ці абрady [3, с. 147]. Акрамя гэтага ў таварыстве распіраюцца метадычныя матэрыялы па краязнаўству (вучэбны фільм па правядзенню этнографічных даследаванняў), праводзіць культурна-асветныя, мастацкія акцыі, народныя святы і абрady, мерапрыемствы экалагічнага характару (расчышчэнне забруджаных могілак, святых крыніц), здзяйсняе вытворчую дзеянасць на аснове народных рамёств і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, ладзіць навуковыя семінары і канферэнцыі. Працягласць комплекснай летніяй экспедыцыі – два-три тыдні, а колькасць удзельнікаў – 15 – 20 чалавек. Размісціўшы ў адным з населеных пунктаў вызнанага рэгіёну агульную экспедыцыйную базу, усе ўдзельнікі экспедыцыі падзяляюцца на невялікія групы (па 2 – 4 чалавекі) і накіроўваюцца па розных маршрутах. Потым усе ізноў збираюцца на агульной базе і падводзяць вынікі даследавання. Эфектыўнасць дадзенай методыкі ў тым, што яна дазваляе не толькі ахапіць значную тэрыторыю, але і сабраць вялікі фальклорна-этнографічны матэрыял, галоўны ж недахоп – некаторая павярхоўнасць даследавання, бо такія экспедыцыі носяць больш разведвальны характар.

Дзякуючы такім актыўнай палявой этнографічнай дзеянасці РМГА «Студэнцкае этнографічнае таварыства» сабрала даволі багаты фальклорна-этнографічны архіў, які складаецца з аўдыё- і відеазапісаў, а таксама з фотаздымкаў. З 2000 года матэрыялы пачалі архівавацца ў лічбавы фармат, у чым істотную данамогу аказвае адзел славістыкі ІМЭФ АН [3, с. 148]. Актуальная праблема застаецца апрацоўка і архіваваныя сабраных далзеных. Па выніках кожнай вялікай экспедыцыі афармляецца фотаальбом, лічбуноўща відэо- і аўдыекасеты, аднак на падрабязную апрацоўку матэрыялаў для ўпаралкавання архіва звычайна не хапае часу.

Этнографічнае і фальклорнае вывучэнне Беларускага Падзвіння

у вышэйшых навучальных установах Беларусі

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і навукова-даследчай лабараторыі беларускага фальклору. Традыцыя зборання фальклорна-этнографічных матэрыялаў студэнтамі БДУ бярэ пачатак ад часоў адкрыцця ўніверсітэта (з 20-х гадоў XX ст.), аднак усе сабраныя даваенные матэрыялы, якія быні перададзены ў архіў Акадэміі навук, былі знішчаны ў час вайны [2, с. 226].

Пасля ўвядзення двухтыднёвой палявой вучэбнай практикі па фальклору напачатку 1960-х гадоў фальклорыстыка на філфаку БДУ была паставлена на навуковую аснову, стала планамернай, сістэматычнай і мэтанакіраванай. Яе ўзначалілі фальклорысты В.А. Захараў і Н.С. Гілевіч. Выбраны імі накірунак даследавання рэгіянальнай спецыфікі фальклору арганічна дапаўняў фундаментальныя жанрава-мастацкія даследаванні фальклору Акадэміі навук. Н.С. Гілевіч узначаліў збор этнографічных і фальклорных матэрыялаў студэнтамі на Падзвінні і ў Цэнтральнай Беларусі [21]. Запісы, зробленыя ў гэтых рэгіёнах, увайшли ў фундаментальныя зборнікі: «Песні народных свят і абрadaў», «Казкі і апавяданні беларусаў», «Лірычныя песні», «Лірыка беларускага вяселля», «Замовы», выдадзеныя ў розныя гады Н.С. Гілевічам.

Такім чынам, з пачатку 1960-х гадоў філалагічны факультэт БДУ арганізоўваў этнографічныя экспедыцыі па збору фальклору па ўсіх тэрыторыях Беларусі. Экспедыцыі праводзіліся ў якасці фальклорна-этнографічнай практикі студэнтаў першага курса, якія падзяляліся на групы па 12 – 18 чалавек і адпраўляліся ў пэўныя рэгіёны. Кіраунікамі экспедыцый прызначаліся навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі філфака БДУ або іншых установаў [3, с. 146].

¹ Запісаны аўтарам 06.03.2006 ад Глушко А.А., старшыні РМГА «Студэнцкае этнографічнае таварыства» ў г. Мінску.

З канца 1990-х гадоў гэта практика перарвана з-за поўнай адсутнасці сролкаў. Зараз студэнты атрымліваюць індывідуальнае заданне, якое прадугледжвае мінімальную колькасць сабраных фальклорных твораў – каля 50-ці фальклорных адзінак. Раён праходжання індывідуальнай практикі пазначаецца кіраўніком у якасці рэкамендацыі, але звычайна студэнты выязджаюць збіраць матэрыялы ў сваю мясцовасць¹. Праверкай работы студэнтаў зўяжмаюцца выкладчыкі кафедры тэорыі літаратуры, у якіх не заўсёды атрымліваеца заўважыць нядобрасумленна выкананае заданне. Таму, як пазначаюць супрацоўнікі лабараторыі, якасць студэнцкіх матэрыялаў пасля ўвядзення самастойнай формы праходжання фальклорнай практикі на філфаку БДУ значна пагоршылася.

Вялікая збіральняцкая і даследчая фалькларыстычная праца на моўных і літаратурных кафедрах падрыхтавала адкрыццё на філфаку БДУ ў студзені 1982 года Міністэрствам адукацыі Беларусі спачатку группы, а ў 1985 годзе навукова-даследчай лабараторыі беларускага фальклору і дыялекталогіі як каардынацыйнага цэнтра зборання, вывучэння і даследавання фальклору ў ВНУ краіны.

Асновай працы лабараторыі сталі створаныя на аснове кафедральных архіваў філфака БДУ, а пазней і філфакаў большасці іншых універсітэтаў і інстытутаў 4 фальклорныя архівы лабараторый: рэгіянальны і жанравы (у кожным на сённяшні дзень каля 4 мільёнаў тэкставых записаў), аўдыё- і відэаархіў [21]. Па колькасці матэрыялаў Віцебскі рэгіянальны архіў саступае архівам Мінскай, Гродзенскай і Гомельскай абласцей. Важнейшай задачай для супрацоўнікаў лабараторыі беларускага фальклору з'яўляецца захаванне багатых архіваў, асабліва аўдыё- і відэаархіваў. Таму з 2003 года вядзенча рэстаўрацыя і перанос усіх сабраных аўдыё- і відэаматэрыялаў на электронныя носьбіты інфармацыі [3, с. 148].

Кабінет народнай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Значная ўвага палявым даследаванням на-аецца ў Беларускай акадэміі музыкі. Тут у 1982 годзе быў створаны кабінет народнай музыкі імя Р. Шырмы, з мэтай утварэння базы для навуковых распрацовак і вучэбных курсаў па музычнаму фальклору і інструментальнай народнай культуре. У выніку шматгадовай пошукував-экспедыцыйнай работы студэнтаў акадэміі музыкі пад кіраўніцтвам спецыялістаў-этнамузыколагаў у кабінечце народнай музыкі сабраны каштоўныя па сваім музычным змесце фонады. Большую частку архіўных фондаў складаюць унікальныя палявыя запісы ўзоры аўтэнтычнага песеннага і інструментальнага фальклору, зафіксаваных у 80 раёнах Беларусі, у тым ліку ў 15 раёнах Віцебскай вобласці: Докшыцкім, Чашніцкім, Бешанковіцкім, Мёрскім, Шумілінскім, Віцебскім, Пастаўскім, Лепельскім, Палацкім, Верхнядзвінскім, Аршанскаім, Гарадоцкім, Чашніцкім, Талачынскім, Браслаўскім (на 2006 г.)¹.

Фонды архіва этнамузыкі пачалі складацца значна рабей, чым быў створаны кабінет. Першыя нотныя транскрыпцыі датуюцца 50-мі гадамі XX стагоддзя, зробленыя Л.С. Мухарынскай. Ёю ў розныя гады быў арганізаваны праведзены працягтэльня і мэтанакіраваны экспедыцыі ў розных кутках Беларусі, у тым ліку і на Падзвінні (Дзіненскі, Верхнядзвінскі, Докшыцкі раёны Віцебскай вобласці).

Палявыя даследаванні Акадэміі музыкі не скіраваны ізўні адзіні гісторыка-этнаграфічным рэгіёнам. Іх вылучае сучэльнае, на аснове рэактансціровачных і паўторных выездаў, пераважна фронтальным ахопе аб'ектаў назірання, аблеславанне беларускай этнічнай тэрыторыі. Геаграфія экспедыцый ахоплівае большую частку сучаснай адміністратыўнай тэрыторыі Беларусі, а таксама некаторыя сумежныя раёны Смаленскай і Пскоўскай абласцей.

Так, напрыклад, у Падзвінскім рэгіёне праводзіліся палявыя даследаванні: 1990 год – Мёрскі і Лепельскі раёны; 1993 – 1994, 2001 гады – Пастаўскі раён; 1995, 1996 і 1998 – Докшыцкі раён; 1996, 2001 – Палацкі раён; 1997 год – Чашніцкі раён; 2003 – Дубровенскі, Аршанскі, Браслаўскі раёны і інші.

Палявая этнаграфічнай практика студэнтаў Беларускай акадэміі музыкі праходзіць наступным чынам. Фарміруеца група, звычайна 22 – 24 чалавекі, пад кіраўніцтвам 1 – 3 выкладчыкаў з кафедры беларускай музыкі ці лабарантаў кабінета народнай музыкі (спецыялізацыя этнамузыколаг) і выязджася ў пэўную мясцовасць. Яны спыняюцца ў інтэрнаце ці размяшчаюцца лагерам у наймётах. Потым студэнты падзяляюцца на больш дробныя групы (3 – 5 чалавек), якія накіроўваюцца па розных маршрутах. Тэрмін экспедыцыі 2 – 4 тыдні¹.

Асаблівасцю правядзення палявых даследаванняў этнамузыколагаў з'яўляецца непасрэдны запіс народных музычных твораў на стужкавыя ці лічбавыя носьбіты і далейшае яго націраванне. Хаця найбольшая ўвага падчас экспедыцый надаецца этнамузыказнануцаму накірунку (гэта ў асноўным песенны фальклор), але паралельна фіксуецца этнаграфічнае апісанне абрадаў, празаічныя фальклорныя творы. У пэўнай ступені дзякуючы гэтаму, а таксама прафесійнаму ўзроўню правядзення палявых даследаванняў Акадэміі музыкі, сабраныя матэрыялы вызначаюцца высокай якасцю і дакладнасцю.

¹ Запісана аўгарам 10.03.2006 г. ад Бярковіч Таццяны Леанідаўны, загадчыцы кабінета народнай музыкі, дацэнта кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі ў г. Мінску.

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. На сёняшні дзень ПДУ з'яўляецца амаль адзіным дзяржаўным універсітэтам, які разам з археалагічнай практыкай студэнтаў-гісторыкаў праводзіць штогадовыя этнаграфічныя экспедыцыі [22, с. 55]. Навуковыя кіраунікі практыкі: з 1995 па 2006 год – канд. гіст. навук, дацэнт кафедры айчыннай і ўсеагульной гісторыі У.А. Лобач; з 2006 года – ст. выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульной гісторыі У.С. Філіпенка. Сферай інтарэсаў экспедыцыі ПДУ з'яўляецца выключна рэгіён Падзвіння.

Этнаграфічная практыка ў ПДУ прадугледжана для студэнтаў першага курса і праходзіць улетку. Да гэтага часу студэнты ўжо праслушалі курс «Этнаграфія Беларусі», таму маюць неабходны мінімум ведаў, неабходных для ўдзелу ў палявым этнаграфічным даследаванні. Прычым патрапіць на этнаграфічную практыку могуць толькі тыя студэнты, якія выявілі высокі ўзровень ведаў і зацікаўленасці ў народнай культуре. Група колькасцю 10 – 12 чалавек выезджает на месца экспедыцыі і спыняеца ў лагеры (намётах) ці ў вёсцы. Працягласць экспедыцыі – трох тыдні. Удзельнікі надзяляюцца на групы па 2 – 3 чалавекі. Абследаванне навакольных вёсак адбываецца «радыяльна» (г. зн. пачынаюць з бліжэйшых населеных пунктаў, а потым абходзяць больш дальняя)¹. Характэрная асаблівасць палявых даследаванняў ПДУ – іх комплекснасць. Збіраеца не толькі песенны фальклор, а таксама інфармацыя па самым пырокім спектары народных уяўленняў: простора і час, спосабы лесавання хвароб, адносіны да значарства і чарадзеяўства, этнічныя стэрэатыпы і г.д. Значная ўвага падчас экспедыцыі надаецца вывучэнню сакральнай геаграфіі рэгіёну (вывучаюцца святыя крыніцы, сакральна пазначаныя камяні, валатоўкі, урочышчы, святыя азёры і г.д.)

Адным з важнейшых прынцыпаў правядзення этнаграфічнай даследчыцкай дзейнасці ў ПДУ з'яўляюцца навуковасць, дакладнасць як у зборы матэрыялаў, так і пры іх далейшай іх апрацоўцы. Трэба адзначыць, што сабраныя этнографічныя матэрыялы не асядаюць на папіках універсітэцкага архіва, а актыўна ўводзяцца ў навуковы зварот. Так, напрыклад, палявые матэрыялы выкарыстоўваліся пры напісанні артыкулаў, курсавых і дыпломных прац па этнаграфіі.

Значным поспехам полацкіх этнографаў стала выданне ў 2006 годзе першага выпуска «Полацкага этнографічнага зборніка» (у 2-х т.). Ініцыятарамі выдання сталі выкладчыкі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта У.А. Лобач і У.С. Філіпенка. Перны выпуск «Полацкага этнографічнага зборніка» прысвечаны разгляду дасюль яшчэ маладаследаваных народна-медыцынскіх поглядаў і магічна-рытуальных практык.

Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя М. Танка. Збіральніцкая і даследчыцкая фальклорыстычная дзейнасць у Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэце (БДПУ) была распачата В.Дзм. Ліцьвінкай, які ўвёў фальклорную практыку для студэнтаў беларускага аддзялення філалагічнага факультэта. Аднак усе сабраныя падчас экспедыцыі матэрыялы адразу перадаваліся на захаванне ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

Уласны архіў вуснай народнай творчасці ў БДПУ пачаў фарміравацца ў 1992 годзе на ініцыятыве фальклорыста, этнографа, канд. філал. навук У.А. Васілевіча (з 2004 года – загадчык кафедры этнаграфіі і фальклорыстыкі), які ўзначаліў збіральніцкую дзейнасць у галіне фальклору ва ўніверсітэце.

В.Дзм. Ліцьвінка ўвёў фальклорную практыку для студэнтаў у зімовы перыяд, каб праслушаўшы тэарэтычны курс, яны адразу выезжалі «у поле». Экспедыцыйныя групы былі вялікія (20 – 25 чалавек), у 1990-я гады гэта колькасць была зменшана да 10 – 12 чалавек. Пазначалася прыблізная колькасць тэкстаў, якія трэба было сабраць кожнаму студэнту. Зараз гэтае патрабаванне – 100 фальклорных твораў ад кожнага студэнта здаецца юлі і дасягальным, аднак надзвычай складаным для выканання².

З-за адсутнасці належнага фінансавання з 1993 года груповая форма правядзення фальклорнай практыкі ў БДПУ змяняецца на індывідуальную. Такая форма правядзення палявых даследаванняў мае як дадатныя, так і адмоўныя бакі. Падчас практыкі ахоплівацца значна большая тэрыторыя: «Выйгрыш ад такога планавання быў відавочны – не сем і не чатыраццаць раёнаў ахоплена за сезон, а звыш шасцідзесяці» (У.А. Васілевіч) [3, с. 150]. У той жа час становіща складаней кантроліруюцца якімі і добрасумленнасць выканання задання.

Акрамя тэкставай часткі архіў змяшчае каля 700 аўдыёкасет, больш за паўсотні з якіх запісаныя на Падзвінні (на 2006 г.). Найбольшая колькасць фоназапісаў прывезена з Лепельскага, Дубровенскага, Глыбоцкага, Браслаўскага, Полацкага, Шаркаўшчынскага, Чашніцкага і Пастаўскага раёнаў Віцебскай вобласці³.

У заключэнні можна зрабіць наступныя *высновы*:

1) у 1950-я – 1980-я гады асноўным цэнтрам фальклорна-этнографічнага вывучэння як усёй Беларусі ў цэлым, так і асобных гісторыка-этнографічных рэгіёнаў (у тым ліку і Падзвіння) з'яўлялася Акадэмія навук БССР. Трэба адзначыць, што цэнтралізацыя ў сферы навукі, якая панавала ў гэтыя гады, наяўнасць кіраунічай, каардынуючай усесаюзнай арганізацыі – АН СССР – мела як адмоўныя, так і станоўчыя бакі.

¹Запісана аўтарам 18.04.2006 ад Лобача У.А., дацэнта кафедры гісторыі і сацыялогіі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

²Запісана аўтарам 15.04.2006 г. ад Васілевіча У.А., загадчыка кафедры этнаграфіі і фальклорыстыкі Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта ў г. Мінску.

Краязнаўства і этнографія

Усесаюзная Акадэмія навук складала «Каардынацыйны план», у якім узгадняліся накірункі цалкам па рэспубліканскіх акаадэміях. Згодна з ім распрацоўвалася тэматыка даследаванняў у кожным сектары АН БССР. Такая арганізацыйная вертыкаль прадугледжвала, забяспечвала належнае фінансаванне навуковых праектаў і спрыяла актыўизации выдавецкай дзейнасці. З другога боку, такая навуковая цэнтралізацыя ўносіла абмежаванні ў тэматыку тэарэтычных і практычных даследаванняў, якія былі ў асноўным скіраваны на зборанне фальклору, прадметаў матэрыяльнай культуры; вывучэнне сямейна-абрадавага і земляробчага цыклаў беларускай традыцыйнай культуры. Разам з тым абміналіся ці аднабакова разглядаліся пытанні народнай медыцыны, вераванняў і светапогляду. Амаль забаронена ў савецкі час была тэма народнага календара. Таксама свой адбітак накладвалі ідэалагічны ўціск і «барацьба з рэлігіяй»;

2) у пачатку 90-х гадоў сітуацыя ў галіне фалькларыстыкі і этнографіі змянілася: паўстаюць новыя дзяржаўныя і грамадскія арганізацыі, рэгіянальныя цэнтры, якія займаюцца этнографічнай дзейнасцю, у тым ліку і на Падзвінні. Новыя жыщё атрымаў у наш час грамадскі краязнаўчы рух. Найбольш дзеясці і масавай арганізацыяй стала РМГА «Студэнцкае этнографічнае таварыства». Таму невыпадкова, што тэматыка этнографічных даследаванняў значна пашырылася: акрамя класічных запісаў фальклору і абрадавасці сучасныя даследчыкі цікавяцца сакральнай геаграфіяй, міфалагічнымі і рэлігійнымі ўяўленнямі беларусаў, магічнымі способамі ўздзейнія чалавека на навакольны свет. З'яўленне лічбавай апаратуры дазваляе больш надзеіна захоўваць інфармацыю. Акрамя гэтага большая ўвага анонімі часам надаецца вывучэнню традыцыйнай беларускай культуры ў рэгіянальным кантэксле. Трэба асабліва адзначыць навукова-даследчыцкую і метадалагічную дзейнасць у ладзенім накірунку Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры;

3) як у савецкія часы, так і на сучасным этапе карыснай крыніцай назапашчвання твораў вуснай народнай творчасці з'яўляецца фальклорна-этнографічная практика студентаў вышэйшых навучачальных установы Беларусі. Найбольшых поспехаў у гэтым накірунку дасягаюць менавіта тыя ВНУ, дзе эфектуна і арганічна спалучаюцца навучальны і навукова-даследчы працэсы. На прыкладзе Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, які за апошніяе дзесяцігоддзе здолеў стаць важным цэнтрам этнографічнага (і археалагічнага) даследавання Падзвіння, бачна, што рэгіёны маюць вялікія патэнцыяльныя магчымасці для вывучэння і захавання (а таксама і аднаўлення) аўтэнтычнай народнай культуры. Трэба, аднак, адзначыць, што якасць студэнцкіх матэрыялаў у некаторых ВНУ, пасля ўвядзення там самастойнай формы праходжання фальклорнай практикі, значна пагоршылася.

ЛІТАРАТУРА

1. Памяць: Гісторыка-документальная хроніка Докшыцкага раёна: рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БелЭн, 2004. - 752 с.
2. Фядосік, А.С. Беларуская савецкая фальклорыстыка / А.С. Фядосік. - Мінск: Навука і тэхніка, 1987. - 350 с.
3. Палявая фальклорыстыка і этнографія: метадалогія, адкрыці, праблемы. Інфарм. біол. семінара // Весн. БелДПІК. - 2004. - № 1 (2). - С. 143 - 156.
4. Фальклорны архіў аддзела славістыкі Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору.
5. Беларускі фальклор: энцыкл.: ў 2 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. - Мінск: БелЭн, 2005. - Т. 1: Акапэла - Куцця. - 768 с.
6. Лобач, У.А. Этнографія Беларусі: вучэб.-метад. компл. для студ. спец. 1-21 03 01 «Гісторыя», 1-02 01 02 «Гісторыя. Замежная мова» / У.А. Лобач. - Наваполацк: ПДУ, 2006. - 328 с.
7. Вопросы этнографии и фольклористики / под ред. В.К. Бондарчика. - Мінск: Наука и техника, 1979. - 149 с.
8. Бандарчык, В.К. Гісторыя беларускай савецкай этнографіі / В.К. Бандарчык. - Мінск: Навука і тэхніка. - 1972. - 163 с.
9. Беларусы: у 8 т. / В.К. Бандарчык; Ін-т мастацтвазн., этнагр. і фалькл.; рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка. - Мінск: Бел. Навука, 1999. - Т. 3: Гісторыя этнаграфічнага вывучэння. - 365 с.
10. Піліпенка, М.Ф. Этнографія і антрапалогія ў НАН Беларусі / М.Ф. Піліпенка, Л.І. Цягака // Весці НАН Беларусі. - Серыя гуманіт. навук. - 1998. - № 4. - С. 83 - 90.
11. Белорусская этномузикология: Очерки истории (XIX – XX вв.) / З. Можайко [и др.]; под ред. З. Можайко. - Минск: Технаграфия, 1997. - 254 с.
12. Мажайка, З.Я. Песні беларускага Паазер’я / З.Я. Мажайка. - Мінск: Навука і тэхніка, 1981. - 495 с.
13. Варфаламеева, Т.Б. Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы / Т.Б. Варфаламеева. - Минск: Наука и техника, 1988. - 156 с.
14. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: у 6 т. / Т.Б. Варфаламеева [і інш.]; склад. Т.Б. Варфаламеева. - Мінск: Беларус. навука, 2004. - Т. 2: Віцебскае Падзвінне. - 910 с.
15. Музей старожынства беларускай культуры: дапаможн. дlya наведв. / пад рэд. В.Ф. Шмагава; Ін-т мастацтвазн., этнагр. і фалькл. НАН Беларусі. - Мінск: Беларус. навука, 1998. - 236 с.

16. Архіў аддзела старажытнабеларускай культуры ІМЭФ НАНБ у г. Мінску, справаздачы аб экспедыцыях: № 25 (акт № 59), № 30 (акты № 74 – 75), № 42 (акты № 115, 118), № 54 (акт № 153), № 90 – 92 (акты № 28 – 30), № 110 (акт № 43), № 112 (акт № 45).
17. Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў Паазер’я (Віцебшчына): наўковая спраўаздача / А.М. Боганева. – Мінск, 1998.
18. Палявая фальклорыстыка і этнаграфія: метадалогія, адкрыцці, праблемы. Інфарм. бюл. семінара // Весн. БелДПК. – 2004. – № 1 (2). – С. 143 – 156.
19. Скорабагатчанка, А.В. Народная інструментальная культура Беларускага Паазер’я / А.В. Скрабагатчанка. – Мінск: Беларус. наука, 1997. – 471 с.
20. Народная медыцына: рытуальная-магічная практика / уклад., прадм. і паказ. Т.В. Валодзінай; науук. рэд. А.С. Ліс. – Мінск: Беларус. наука, 2007. – 776 с. – (Беларуская народная творчасць).
21. Вучэбна-наўковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ [Электронны рэсурс] / Распрац.: А. Бей – электрон. дадз. – Мінск: Вучэб.-наувк. лабараторыя беларус. фальклору БДУ, 2008. – Рэжым доступу: <http://www.folkndl.bsu.by>.
22. Этнаграфія Беларускага Паазер’я: спраўаздача па тэме наўк. даслед. № 3097. – Наваполацк: ПДУ, 2002.

**ВОБРАЗЫ І СЮЖЭТЫ ВЕТХАГА І НОВАГА ЗАПАВЕТАЎ
У «НАРОДНАЙ БІБЛІІ» ВІЦЕБСКАГА ПАДЗВІННЯ
(ПА СУЧАСНЫХ ЗАПІСАХ)**

А.М. БОГАНЕВА

(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва, Мінск)

На падставе шырокага кола этнаграфічных і фальклорных крыніц і матэрыялаў палявых даследаванняў аналізуецца спецыфіка адлюстравання і трансфармацыі біблейскіх сюжэтаў і вобразаў у традыцыйнай духоўнай культуре беларусаў Падзвіння.

Легенды «Народнай Бібліі» – некананічныя апавяданні аб прадметах Св. Пісання, якія тэматычна і сюжэтна абаіраюцца на матэрыял Ветхага і Новага Запаветаў. На зместу складаюць як бы другую свяшчэнную гісторыю, паралельную кананічнай, напоўненую казачна-міфалагічнымі элементамі і вобразамі. «Падобна апокрыфам, народныя легенды імкнутца даць тлумачэнне tym эпізодам Свяшчэннага Пісання, якія, з пункту гледжання чытача або слухача, неабходна выкласці больш падрабязна» [1, с. 8].

Пры звароце да «народнай Бібліі» мы разглядаем толькі сюжэты, якія маюць непасрэдныя тэматычныя адпаведнікі ў Свяшчэннім Пісанні, у некаторых рэдкіх выпадках – у Свяшчэнным Паданні. Этыялагічныя легендарныя сюжэты, такіх як аб паходжанні бусла, мядзведзя, зязолі, некаторых марфалагічных асаблівасцяў людзей, птушак, раслін, жывёл і да т.п., што часта звязваюцца з Бібліяй у народнай свядомасці, але якія не звязаны напрамую з Біблейскай тэматыкай, не бяруцца пад увагу иры далейшым разглядзе.

Па нашых назіраннях, носьбітамі народнабіблейскай традыцыі на Падзвінні з’яўляюцца пераважна пажыўныя жанчыны (ад 70 гадоў), праваслаўныя або каталічкі, якія маюць пачатковую, больш рэдкую – сярэднюю адукацыю або зусім яе не маюць, дастаткова рэгулярна наведваюць (ці наведвалі) царкву (касцёл).

У свядомасці сельскіх жыхароў старойшага пакалення адсутнічае рэзкая мяжа паміж кананічнай і народнай Бібліямі, таму што асноўнай крыніцай звестак пра біблейскія падзеі з’яўляецца вусная традыцыя (пры tym, іфармант можа спасылацца, што свае веды ён атрымаў у «польскай школе», чуў пропаведзь у царкве або касцёле, чыггаў у «святой кніжцы», Евангеллі і да т.п.). Ира гэта ж гаворыць В.В. Белава: «Носьбітамі фальклорнай традыцыі «народная Біблія» ўсырымаеца як далзенасць; пытанне аб кананічнасці або апакрыфічнасці гэтай крыніцы для іх не варта. <...> Як у фальклоры адзін і той жа сюжэт можа быць прадстаўлены шрагам варыянтаў, і варыятыўнасць ёсьць галоўная форма існавання фальклорнага тэксту, так і наяўнасць «варыянту» Бібліі не бянтэжыць нашых інфармантаў. Такім чынам на кніжную крыніцу пачынае распаўсюджвацца механізм бытавання фальклорнага тэксту» [1, с. 19 – 20].

На Віцебшчыне вусная Біблія актуальны і актыўны корпус тэкстаў, жанравая прыналежнасць якіх не абмяжоўваецца толькі этыялагічнымі легендамі. У жанравых адносінах наратывы, што ўваходзяць у «народную Біблію», уяўляюць досыць разнастайны склад. Па-першае, гэта значная частка этыялагічных, духоўна-этычных і эсхаталагічных легенд, звязаных з народнай інтэрпрэтацыяй Свяшчэннай гісторыі; па-другое, пераказы біблейскіх падзеяў, блізкія або тоесныя па сэнсу і зместу да кананічнага тэксту, пазбаўленыя апакрыфічных і міфалагічных элементаў, але выкладзеныя ў фальклорнай рэдакцыі і адностроўваючыя (відавочным або невідавочным чынам) светаўспрыманне апавядальніка; па-трэцяе, паведамленія пра Біблію, разважанні, выказванні і каментары апавядальніка аб дадзеным прадмесце [2, с. 89].